

ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
Гісторыка-філалагічны факультэт
Кафедра гісторыі і турызму

Абітурыенту-2015

АРХЕАЛАГІЧНЫЯ І АНТРАПАЛАГІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ ПОЛАЦКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА

**Полацкія студэнты-гісторыкі здабываюць веды
не толькі ў аўдыторыях**



**Патрабаванне сучаснасці — шчыльная сувязь адукацыі і навукі,
выкладанне з улікам навішых адыкрыццяў.**

Даць актуальныя веды, пазнаёміць з вынікамі даследаванняў можа той выкладчык, які сам займаецца навукай.

**Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт — адзін з буйнейшых
рэгіянальных навуковых цэнтраў Беларусі ў галіне археалогіі.**

Высокая навуковая кваліфікацыя выкладчыкаў ПДУ з'яўляецца гарантыяй якасці адукацыі, якую атрымліваюць студэнты.

Археалагічныя даследаванні на базе Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта былі распачаты ў 1995 г. З 2000 г. гісторыкі ПДУ пачалі праводзіць штогадовыя археалагічныя раскопкі ў Полацку (кіраўнік — доктар гістарычных навук Дз.У. Дук).

Акрамя вывучэння Полацка, выкладчыкі кафедры арганізавалі археалагічныя экспедыцыі ў Бешанковіцкі, Гарадоцкі, Глыбоцкі, Докшыцкі і Полацкі раёны Віцебскай вобласці.

За азначаны перыяд супрацоўнікамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта абаронены 1 доктарская і 2 кандыдацкія дысертацыі па спецыяльнасці «Археалогія», падрыхтавана 4 магістры гістарычных навук, якія



Археалагічныя знаходкі з раскопак у Полацку

займаюцца навуковымі даследаваннямі ў галіне археалогіі.

Прыярытэты ў археалагічных даследаваннях выглядаюць наступным чынам: Полацк у кантэксце развіцця ўсходнеславянскіх гарадоў IX–XIII стст., гісторыя матэрыяльнай культуры палачан IX–XVIII стст., арганізацыя жыццёвай прасторы гараджан у XVI–XVIII стст., вытворчасць вырабаў з каляровых металаў ў X–XVII стст., керамічная вытворчасць Полацка і Полацкай зямлі, пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стст.



Доктар гістарычных навук Дз.У. Дук паказвае студэнтам археалагічную знаходку

Вынікі шматгадовага археалагічнага вывучэння Полацка і Полацкай зямлі

супрацоўнікамі, магістрантамі, студэнтамі і выпускнікамі кафедры прадстаўлены ў пяці манаграфіях, адным вучэбна-метадычным комплексе і больш чым у 180 навуковых артыкулах.

Найбольш значныя вынікі:

даследаванне паўднёвай часткі абарончай сцяны вакольнага горада Полацка XI ст., адкрыццё невядомай да гэтага часткі Запалоцкага пасада XI-пачатку XIII ст. і пасяленняў за р. Палата, высвятленне этапаў існавання старажытных гарадзішча і селішча Полацка і характарыстыкі заняткаў іх насельніцтва, адкрыццё некалькіх рамесных майстэрняў XII-XVII стст., вызначэнне накірункаў паступлення вырабаў з каляровых металаў і сыравіны на тэрыторыю Полацка, даследаванне пахавальных комплексаў XIV-XVI стст. на тэрыторыі Беларускага Падзвіння, рэканструкцыя развіцця комплекса будынкаў езуіцкага калегіума.

Антрапалагічныя даследаванні

старажытнага насельніцтва Полацка і Полацкай зямлі пад кіраўніцтвам В.А. Емяльянчык праводзяцца на базе ПДУ пачынаючы з 1998 г. Створана калекцыя антрапалагічных матэрыялаў, якая папаўняецца ў выніку сістэматычных раскопак полацкіх археолагаў.

У 1998-2013 гг. былі даследаваны групы насельніцтва XI-XVIII стст., вывучаны даследаваны пытанні дэмаграфіі і экалогіі старажытнага насельніцтва шэрагу мікрарэгіёнаў Беларусі.

За азначаны перыяд абаронена кандыдацкая дысертацыя па спецыяльнасці «Антрапалогія», падрыхтавана 2 магістры, апублікавана больш 50 навуковых артыкулаў.




Кандыдат біялагічных навук В.А. Емяльянчык праводзіць палявыя даследаванні

ВУЧЫЦЦА «НА ГІСТОРЫКА» ТРЭБА Ё ПОЛАЦКУ!

Археалагічныя раскопкі — вучоба, праца і адпачынак!

Студэнты-гісторыкі ПДУ праходзяць археалагічную практыку, якая адбываецца ў Полацку або ў адным з раёнаў Віцебскай вобласці. Раскопкі — гэта не толькі праца, але і адпачынак. Каму не спадабаецца свежае паветра, рака або возера, вогнішча і іншыя артыбуты летняга лагера? Зацікавіўшыся археалогіяй, многія з іх у далейшым удзельнічаюць у раскопках як валанцёры.



У археалагічнай экспедыцыі. Закат над возерам Шо



Група валанцёраў перад выправай у археалагічную экспедыцыю